

05/476/9  
Н12

# НА ЧУЖЫНЕ

Члб. № 2424.



Рег. № 273006  
ід

---

№ 1.

САКАВІК 1920г.

РЫГА.

# Зъмест №. 1 „На Чужыне“:

## ТЭКСТ:

1. Статцыя Рэдакцыі . . . . .	Стр.
2. „Думкі Беларуса на чужыне“, верш Янкі Купалы . . . . .	2
3. „Покліч Бацькі“, верш Гэн. Булак-Балаховіча . . . . .	2
4. „Беларусы ў Латвії“ . . . . .	3
5. „Беларусы ў Эстії“ . . . . .	6—7
6. „Беларусы ў Фінляндії“ . . . . .	8
7. „Беларусы ў Літве“ . . . . .	9—10
8. „Беларусь паміж сваймі суседаямі“ —стасція А. Смоліча . . . . .	11—12
9. Весткі с Бацькаўшчыны . . . . .	13—14
10. Беларуская Марсельеза . . . . .	15
11. Беларускі друк . . . . .	16
12. Паштовая скрынка . . . . .	16

## МАЛЮНКІ:

1. Групка Членаў Рады Беларускай Каленіі ў Латвії . . . . .	Стр.
2. Палкоўнік К. Езавітоў . . . . .	4
3. Падпалкоўнік Р. Шолкоў . . . . .	5
4. Генэрал-маёр Булак-Балаховіч . . . . .	7
5. Інжэнер К. Душэўскі са сваім Ад'ютантам Капітанам Кордам і Сэкрэтаром М. Ляховічам . . . . .	8
6. Беларуская Танцаўшчыца Гр. Ф. Данілюк . . . . .	8
7. П. А. Крэчэўскі . . . . .	9
8. Полпартучік Мацыелі . . . . .	10
9. Язэп Варонка . . . . .	10
10. Дохтар Антон Луцкевіч . . . . .	13
11. Сымон Рак-Міхалоўскі . . . . .	13
12. Беларуск. Камандантура ў Городно . . . . .	13
13. Томаш Грыб . . . . .	14
14. Язэп Мамонька . . . . .	14
15. Беларусы і амэрыканцы ў Городно . . . . .	14

## НОТЫ:

Беларускі Рэвалюцыйны Гімн . . . . .

## МАПЫ:

1. „Палажэнне Беларусі ў Эўропе“ . . . . .	15
2. „Межы Беларусі“ . . . . .	11

# № 2 „На Чужыне“

— ВЫЙДЗЕ Ў Красавіку —

і будзе зъмешчаць:

а) стасці: „Беларусы ў Францыї“, „Беларусы ў Чэхії“, „Беларусы ў Польшчы“, „Беларусы на Украіне“, „Беларусы на Дану“, „Беларусы на Каўказе“, „Беларусы ў Нямеччыне“ і іншыя,

б) малюнкі: партрэты нашых прэдстаўнікоў пры урадах Эўропы і фатаграфіі груп беларускіх дзеячаў і нацыянальных ўстаноў на чужыне,

в) карты і ноты.

05(476) : 9

Н12

# НА ЧУЖЫНЕ

літэратурна-грамадзянскі штомесячнік.

Сакавік 1920 г.

Адрес Рэдакцыі і Канторы:  
м. Рыга, Бульвар Тотлебена 7, кв. 3.

№ 1.

3 Сакавіка 1920 года.

Чатыры гады с паловай цягнулася Вялікая Вайна, грамыхалі тысячи гармат, застілаючы ўвесь зямны шар воблакамі парахавога дыму, і арашаючы Зямлю патокамі чалавечай крыві.

Чатыры с паловай гады не бачыла чалавечэства ні воднаго луча Сонца Міра і задыхалося ў атмасфэры чалавеканенавіснічэства і удушлівых газаў.

І вось год таму назад у аднымъ з куткоў Зямлі сьціхлі грозныя удары, медленна-медленна пачаў распаўзацца едкі дым, і робка зас্বіеціўся першы слабы луч Сонца Mira.

На Заходзе Эўропы пачынаўся першы Мірны Дзень. Убіраліся трупы, раўняліся акопы, запахівалася зямля, зверталіся гаспадары ў свае хаты.

Над намі тады, як і да гэтага часу, віслі цемныя, мрачныя клубы, навісаўшыя ўсе ніжэй і ніжэй. Уся Бацькаўшчына пылала ў агнях, удоль і паперок яе йшлі акопы і шырокія поласы калючай провалакі, пуставалі паля, чарнелі спепелёныя руіны хат, вёсаў і гарадоў, далека за межы сваей Бацькаўшчыны была выкінута большая палова яе лепшых сыноў.

Прайшоў год.

Мільёны людзей ужэ загаілі свае раны, адбудавалі свае хаты і зноў мірна працујуць над счасцілівай будучынай свайго краю.

Мы, беларусы, ешчэ не дачэкаліся да гэтага сьвята. Над нашымі галавамі ешчэ круцяцца смрадныя клубы, мы ешчэ не бачым сонца, мы ешчэ павінны змагацца з нашымі угнетацелямі і барацца за сваю светлу ю будучыну.

Цяжка працујуць над Родным Будынкам астаўшыся на Бацькаўшчыне беларусы. Крок за кроем адваёўваюць яны Родную Зямельку і адстаіваюць свае права на яе.

С трэпетам сэрдца слядзім мы, апніўшыся на чужыне, за гэтай барацьбой, цешымся с кожнай самай маленечкай удачы і горка сумуем, калі бачым няуспехі нашых братоў.

Але ў гэтай барацьбе мы не павінны астацца толькі съведкамі.

У гэтым цяжкім змаганьні мы павінны дапамагчы нашым братом ўсім, чым толькі можем: і моральным падтрыманьнем, і грашмі, і аружнай сілай.

Першыя крокі ў гэтым кірунку ужэ зроблены. Ужэ мы не раскіданы па ўсяму сьвету асобнымі, адарванымі друг ад друга адзінкамі, ужэ мы згуртаваліся на чужыне ў Калёніі, ужэ маем сваі нацыянальныя Установы, але гэта толькі першы крок. За ім павінна ісьці аб'еднаньне ўсіх зарубежных Беларусаў, каб агульнымі сіламі ратаваць Бацькаўшчыну.

Каб пасабіць гэтаму аб'еднанью, каб выявіць усе Беларускія сілы, працујуці на чужыне, каб злучыць іх у моцны звязак і працягнуць руку помачы нашым змучаным братом на Бацькаўшчыне, — выпускаем мы гэты штомесячнік.

Крэпка гуртуюцца каля яго, Беларусы!

Хай ён будзе нашым маяком, і нашым звонам на чужыне. Хай сьвет і гул яго моцных ударуў, аб'едная нас тутака, ляціць на Бацькаўшчыну і дае сілы тым, хто часамі апускае у цяжкай барацьбе руکі.



## Думкі беларуса на чужыне.

Я ад вас далёка, бацькаўскія гоні,—  
На чужое небо ўжо гляджу сягоныня,  
Але думкай, сэрцем толькі вас я знаю;  
Як і жыў, жыву я ў сваім родным kraю.  
І німа на съвеце так вялікай меры,  
І німа на съвеце так қаваных дэзвераў,  
Каб хоць на часіну ў будні, ці ў пядзелі  
Беларусь са мною разлучыць пасьмелі.

\* \* \*

Я ад вас далёка... А дзе ні гляджу я,  
Дома толькі думка днёе і начуе;  
Знаю толькі пушчы Белавежскай гоман,  
Знаю толькі рэчку — с плытнікамі Нёман.  
Дзе ў чужыне будзе сад так гадаваны,  
Дзе такі там хорам важна збудаваны,  
Што мне замянілі-б хату і бярозкі,  
Хату і бярозкі балерускай вёскі...

Я ад вас далёка... Даэліць нас паўсъвета,—  
А жыву-ж я з вамі і зіму і лета;  
Чую з вамі ў восень непагоды песнью,  
Цешуся с праталін вольнага прадвеснія.  
І ці сонцэ ўзойдзе, і ці сонцэ зайдзе,—  
Вечна з думкай там я, мой спакойны край дзе;  
З выраю-ж як толькі сустрэчаю гусі,  
Весьці ў іх пытаю з роднай Беларусі.

\* \* \*

Я ад вас далёка... Жыву меж чужымі,  
Чую-ж вашы песні,—вотклік шлю сваімі;  
Дабываю песні ад душы, ад сэрца,  
Аж-бы сам за імі к вам ляцеў, здаецца.  
Не зрабіць нікому гэткай дамавіны,  
І ня вырыць ямы гэтакай глыбіны,  
Каб у іх з вачэй мне Беларусю—маши,  
Як людзей жаваюць, гэтак паҳаваці.

\* \* \*

Я ад вас далёка... Божэ ты мой мілы!  
Неразлучны з вамі да самай магілы,  
Не пакіну думаць съвітам і ў пацёмку,  
Як там жывеце вы, як жыве старонка.  
А хоць дасьць мне доля ў дамавіне мейсца,—  
Устане ценъ з зямлі мой, на крыж абапрэцца  
І ў той бок глядзеци будзе век нязводна,  
Где лежаць загоны Беларусі Роднай.

Янка Купала.



## Покліч Бацькі.

Праз цёмныя хмары на чуждай старонце  
Зірнула на нас цёпла-роднае сонцэ,  
І гоман пачуў я з радной стараны:  
„Свабода калоціца ў напэ ваконцэ,  
За Бацькаўшчыну ўсталі яе ўсе сыны!“

Сынкі! а мы што-жа?  
Нам будзе ня гожа,  
Каб мы не пайшли на падмогу!

Сымляй, не аглядайцесь,  
Хутчэй сабрайцесь  
І будзем гатовы ў дарогу!

Бацька.

# Беларусы ў Латвії.

Балтыцкае мора, Заходняя Дзьвіна і так званая Рыга-Арлоўская чугунка зрабілі тое, што беларусы і латышы вя. толькі добра ведаюць друг-друга, як суседзі, ня толькі часта па ўсякім справам гасцілі адзін у другога, але з даўных часоў цэлымі сямействамі перасяляліся друг да друга на вечнае жыцьцё. Латышы сяліліся у

Арганізацыя яе пачалася ў жнівеню с прыездам у Рыгу некаторых беларускіх дзеячоў, павінных ў той мамэнт уцекаць з Горадзеншчыны, дзе палякі пачалі арэштовываць кіраўнікоў беларускага руху.

7-го верасеня, у м. Рызе, адбыўся I-шы Агульны Сход Беларускай Калёніі. Гэты сход



Шеф Вайскова-Дыпломатычнай Місіі, Палкоўнік ЕЗАВІТОЎ, сярод членоў Рады Калёніі.

Сядзяць справа налева: 1) Консул Б. Н. Р. у Рызе Штабе-Капітан Б. Шымковіч; 2) намеснік Старшыні Рады Беларускай Калёніі ў Латвії — А. Сцяпура; 3) Шеф Вайскова-Дыпломатычнай Місіі Б. Н. Р. у Латвії і Эстіі — Палкоўнік Езавітоў; 4) Старшыня Рады Калёніі Я. Дацілок; і 5) Предстаўнік Асобнага Атрада Б. Н. Р. у Эстіі пры Вайскова-Дыпломатычнай Місіі — Падпалкоўнік Мінгрэльскі. Стаяць справа налева Члены Рады Беларускай Калёніі ў Латвії: 1) Я. Сціпцын, 2) В. Найдзенава, 3) П. Цветкоў, 4) В. Быкоў, 5) Г. Казячы, 6) Д. Кадоўба, 7) В. Даюбовоў і 8) А. Калманович.

Беларусі, як арэндатары меншыя, як кіраўнікі рожных майстарскіх і устаноў на чугунцы; беларусы ганялі ў Рыгу платы з лесам, вазілі лён і іншыя рэчы.

Вось чаму, як у нас на Беларусі ёсьць шмат латышоў, ды таксама шмат беларусаў жыве ў Латвіі.

Гэта супольнае жыцьцё і агульныя інтэрэсы абодвых народаў прывялі да таго, што паміж іх ні ў мінуўшыя часы, ні ў сучасны мамэнт, ня было ніякіх непараўменьняў, або сталкнавеній, і трэба спадзевацца, што гэтак будзе і ў будучыне.

Беларускае нацыянальнае жыцьцё ў Латвії пачалося ўжо даўно. Гадоў 75 таму назад утварылася ў Рызе Беларуская іудэйская ашчына; кожны год з адчыненнем навігациі наезджала ў Латвію шмат беларусаў; у часе вайны існаваў ў Рызе Беларускі Вайсковы Камітэт 12-ай арміі, — але толькі ў сярэдзіне мінулага 1919 году пачынаецца ў Латвіі шырокое аўгустынне ўсех беларусаў і праўдзіва нацыянальны рух паміж іх, прывеўшы да стварэння ў Латвіі Беларускай Калёніі.

## Беларуская Калёнія ў Латвії.

Беларуская Калёнія ў Латвії, налічывае, ў сваім складзе некалькі тысяч беларускіх грамадзян.

насіў вельмі таржэсцьвенны і паважны харктар, сабраў больш 500 чалавек беларускіх грамадзян, знайходзіўшыхся ў той мамэнт у Рызе, і закончыўся стварэннем Рады Беларускай Калёніі ў Латвії. У Раду Калёніі з чыслы прысутных былі выбраны 9 грамадзян, якія са свайго боку выбрали Прэзыдыум Рады Беларускай Калёніі ў Латвії ў складзе: Я. Дацілок — старшыня Рады Калёніі, А. Сцяпура — намеснік старшыні, П. Цветкоў — сэкрэтар.

Рада Калёніі праявіла добрую здольнасць да працы і, карыстаючыся з дапамогі Дыпломатычнага Прэдстаўніцтва Беларускай Народнай Рэспублікі ў Латвії, здала ў хуткім часе, не глядзючы на цяжкае становішча грамадзянскага жыцьця ў бамбардзіруемай Бэрмантоўскім вайскамі Рызе, зрабіць рэгістрацыю беларускіх грамадзян, сабраць добры лік грошей, прыступіць да грашовай дапамогі беднейшым членам Калёніі, сарганізаваць добры вечар ў дзень Вялікага Беларускага Свята 17 сінегня і перакінуць арганізацыю беларусаў у правінцыю. Цяперака Рада прыступае да Культурна-Прасветнай працы і асыгнавала гроши на выдавецтва і клуб, якія перадае Рыжскому Аддзелу Беларускага Культурна-Прасветнага Т-ва „Бацькаўшчына“.

## Беларускае Прэдстауніцтва ў Латвії.

Першым Урадавым Прэдстаўнікам Беларускай Народнай Рэспублікі з'явіўся ў Латвію Кіраўнік Міністэрства Ўнутрэнных Спраў грамадзянін К. Тэрэшчэнка, якому было даручэна аб'ехаць Латвію, Эстію і Фінляндзю і завязаць добрыя зносіны з Урадамі Балтыкі. Грамадзянін Тэрэшчэнка, маючы гэту спэцыяльную місію, пробыў у Латвіі вельмі кароткі час і, зрабіўшы належныя крокі і адчыніўшы ў м. Рызе Консульства Б. Н. Р.\*), с паручыкам Шымковічам на чале, — выехаў.

Следам за ім, праз некаторы час, прыбыла ў Латвію Вайскова-Дыпломатычная Місія Б. Н. Р. ў складзе: Шэфа Місіі Палкоўніка К. Езавітава, Вайсковага Райца Падпалкоўніка Р. Шоўкавага і Сэкрэтара Я. Чэрэпуха. Місія гэта 3-го кастрычніка 1919 г. ўручыла Міністру Міжнародных Спраў Латвіі сваі граматы і таго-ж числа была акредытована пры Урадзе Латвії. З гэтага моманту беларусы маюць ў Латвіі свае дыпломатычнае прэдстауніцтва\*\*). Лік місіі, з адзывам падпалкоўніка Шоўкавага, зменшыўся, але праца яе на спыняеца да гэтага часу і ўсе больш і больш пашыраецца атрыманьнем ад Ураду Рэспублікі новых паўнамоцтваў і адчыненьнем рожных аддзелаў Місіі на мейсцы ў Рызе і ў іншых мейсцах. З аддзелаў Місіі ў Латвіі трэба адмешціць Рэгістрацыйна-Пашпартны Аддзел у м. Лібаве\*\*\*), працующы пад кіраўніцтвам грамадзяніна П. Цветкова. У хуткім часе маюць быць адчынены гэткія-ж Аддзелы у Дзвінску і Мітаве.

## Адносіны паміж латышамі і беларусамі ў Латвії.

Як ужэ гаварылося, адносіны паміж латышамі і беларусамі ніколі ў гісторыі абодвух гэтих народаў не амрачаліся нікімі прыкрасыямі. Не зрабіліся яны воражымі і ў гэты момант, не глядаючы на тое, што некаторыя з нашых суседзяў вельмі хацелі нас, тым ці іншым чынам, пасварыць. Прыхільнасць абодвух нацыяў друг да друга выявілася с першых-жакроў ў Латвіи Рады Беларускай Калёніі, Беларускага Консульства і Вайскова-Дыпломатычнай Місіі.

Каб падкрэсліць шчырасць гэтих адносін, тутака друкующа некаторыя афіцыйныя паперы, пасланыя беларусамі і латышамі друг да друга ў Латвію.

\*) Беларускае консульства спачатку памешчалася на М.-Замкавай 3, а цяперака перэбралася ў новы будынак — Бульвар Тотлебена 7, кв. 3.

\*\*) Рыга, Мікалаеўская 20, кв. 1.

\*\*\*) Лібава, Розовая вул. 31.

I.  
Тэлеграмма I-го Устаноўчага Сходу Беларускай Калёніі да Ураду Латвії.

„Ураду Латвійскай Рэспублікі праз Міністра Прэзыдэнта Ульманіса:

Першы нацыянальны сход беларускага грамадзянства шчыра спагадае Дэмакратычнай Латвіі ўсе барацьбе за нацыянальна-народную вольнасць і дзяржаўную незалежнасць. Беларусы моцна вераць, што ў супольнай працы на Вэрсалскай Канфэрэнцыі Латвія и Беларусь дабываюць прызнаныя сваіх Дзяржаваў і дабудуць сабе належнае сярод іх мейсца.

Нацыянальны Беларускі Сход”.

## II.

Тэлеграмма Шэфа Вайскова-Дыпломатычнай Місіі Б. Н. Р. Латвійскаму Ураду с паздраўленнем па случаю падбесы латышоў над Бэрмонтам.

„Пану Міністру Міжнародных Спраў Латвії.

Накануне славнай для Латышскага Народу Гадаўшчыны доблестная Латвійская Армія адзержала славную падбесу. Ад імені Беларускага Народу і Ураду прашу перэдаць Народу і Ураду Латвіі самыя шчырэя па поваду абодвухъ сабыцій паздраўлення і пажадання далейших успехаў.

Шэф Вайскова-Дыпломатычнай Місіі Беларускай Народнай Рэспублікі Палкоўнік ЕЗАВІТОЎ.

За сэкрэтара Г. Казячы.

Дорпат.

15 Лістапада 1919 г.”

## III.

Адказ Міністра Міжнародных Спраў Латвіі на тэлеграму Шэфа Вайскова-Дыпломатычнай Місіі Б. Н. Р. ў Латвіі і Эстії.

### ЛАТВІЙСКІ ЧАСОВЫ УРАД.

Міністэрства Міжнародных Спраў.

20 Лістападу 1919 г.

№ 4549.

м. Рыга.

Пан Палкоўнік,

Ад імені Латвійскага Народу і Часовага Ураду Латвіі маю гонар выразіць Вам сваю самую шчырую падзяку за паздраўленне і жа-

даньне усъпеха, якое Вы нам прыслалі па случаю Гадаўшчыны Маладой Латвійскай Рэспублікі і пабеды нашай храбрай Арміі над деракім ворагам.

Я карыстаюся гэтым выпадкам, каб выразіць Вам чу́ства жывой сымпаты і шчырай дружбы, якія Латвійскі Народ і яго Урад чу́ствуе да Беларускага Народу ў яго барацьбе за свабоду і незалежнасць Страны.

Прыміце, Пан Палкоўнік, заверэння у чу́ствах маеі найвышней пашаны

Z. A. MEJEROWIC.

Міністэр Міжнародных Спраў.“

## Дзень 17-го сінегеня ў Рызе.

Дзень 17-го сінегеня—вялікае Беларускае Нацыянальнае Свята.

У гэты дзень беларусы, 2 гады таму назад\*), сабраўшыся на I-шы Устаноўчы Усе-беларускі Кангрэс\*\*),—пракламіравалі Беларускую Народную Рэспубліку.

Дзе-б ия збраліся беларускія дзеячы, яны заўсёды належным чынам сівяткавалі гэты дзень.

Быў ён добра падкрэслены і ў Латвіі.

Рада Беларускай Каленіі зрабіла ў дзень 17 сінегеня вялікі канцэрт-бал, на які сабраліся каля 1500 грамадзян-беларусаў з пражывающих у Рызе. Баль пасецілі Прэдстаўнікі Латвійскага Ураду, з Міністрам — Прэзыдэнтам Грамадзянінам Ульманісам на чале, шмат членаў Народнага Савету Латвіі са сваім Старшынёю, Грамадзянінам Чакстэ, немаль што на ўсе Місыі Антанты і іншых Дзержаваў.

Уся Латвійская прэсса адазвалася на сівята вельмі цеплымі і шчырымі стаццямі, падкрэсліваючымі гістарычную вартасць гэтага дня для беларусаў і ў кароткіх аглядах малюючымі гісторыю Беларускага Даўржаўнага жыцця за два апошніх гады. Некаторыя газеты, як напрыклад „Latvijas Šargs“, „Jaunakas Sīpas“ пасвяцілі беларусам па неколькіх вялікіх стаўбцоў.

Не абышла дні 17 сінегеня і расейская прэсса. Рыжская газета „Сегодня“ памесьціла перадавую стаццю і інтэрвью с Шэфам Вайскова—Дыплематычнай Місіі Б. Н. Р. ў Латвіі і Эстії, Палкоўнікам Езавітавым.

\*) У ноч з 17-го на 18-е сінегеня 1917 года па старому стылю.

\*\*) Першы Усе-беларускі Устаноўчы Кангрэс адбыўся ў м. Менску 5—18 сінегеня 1917 году. На ім было прысутніца 1872 дэлегата з усіх куткоў Беларусі. Кангрэс па поўнасці выяўленыя народнай волі не мае сабе прыкладаў сярод іншых паўстаўшых на тэрыторыі бытых Расей народу.

## Аддзел Беларускага Культурна-Прасьеветнага т-ва „Бацькаўшчына“ ў Рызе.

З ініцыятывы Старшыні Цэнтральнага Праўленія Беларускага Культурна-Прасьеветнага Т-ва „Бацькаўшчына“, Палкоўніка К. Езавітава, ў Рызе адчыняецца Аддзел гэтага Таварыства.

Групія членаў Каленіі, на чале з некаторымі членамі Рады, шчыра ўзялася за гэту справу, апрацавала устаў, падыскала добрае памешканне, ўвайшла ў зношыны з Латвійскім Урадам і ў хуткім часе адчыняе Аддзел і Клуб Аддзела на адной з лепіх вуліц м. Ригі.

Каб грамадзяне ведалі, якую вялікую вартасць мае гэта Таварыства у беларускім нацыянальнім жыцці, ніжэй друкуюцца аснаўныя параграфы гэтага Таварыства:

„Аснаўныя параграфы Устава Беларускага Культурна-Прасьеветнага Т-ва „БАЦЬКАЎШЧЫНА“.

(Устаў зціверджаны Менскім Акружным Судом 17 жніўня 1918 г.)

### § 1.

Беларускае Культурна-Прасьеветнае Т-ва „Бацькаўшчына“ мае мэтай:

1) правадаць ідэю беларускага нацыянальнага адраджэння ў масы беларускага народа і яго суседзяў праз выданье кніг, брашур, і газет на беларускай, расейскай, літоўскай, жыдоўскай, польскай і іншых мовах;

2) дапамагаць прасьевете беларускага народу:

а) адкрыццем школ, чытален, бібліятэк і тэатраў,

б) падтрыманьнем нуждаючыхся вучнеў, вучоных пастаў, артыстаў і пісьменнікаў.

### § 8.

Таварыства „Бацькаўшчына“ распрастраняе сваю працу на толькі на беларускую тэрыторыю (губэрні: Віцебская, Магілеўская, Смаленская, Менская, Горадзенская і часць Віленской і Чэрнігаўской), але і на тых міясцовасці,—дзе заўседы, ці часова існуюць беларускія калені.

### § 10.

Аддзелы Таварыства павінны ў сваій працы кіравацца палажэннямі, вылажэннымі у § 1 і § 8, у сэнсі кіраўнічых.

Для прылажэння жа сваій працы да міясцовых варункаў, Аддзелы маюць права апрацовываць „Уставы Аддзелаў“ Таварыства.

Праўленіе Таварыства.

м. Менск. 15. верасеня 1918 года.“

Азнаёмлівая наша грамадзянства з гэтымі параграфамі, лежачымі ў аснове ўсех Аддзелаў Т-ва „Бацькаўшчына“, існуючых на толькі на Беларусі, але і на чужыне, мы шчыра верым ў тое, што ў Беларускай Каленіі ў Латвіі ня будзе ніводнага грамадзяніна, які-б не паспешнушаў запісацца ў Таварыства і ня ужыў бы ўсіх спосабаў да таго, каб падняць працу яго на належную высату.

# Беларусы ў Эстії.

Да 1916 году беларусам вельмі рэдка прыходзілася спатыкацца з эстамі. Рэвель, Дорпат і Нарва лежалі ў боку ад пратораных беларускім лапцем шляху. На Амур, і, агулем на Сыбір, беларусы езділі праз Москву, ў Туркестан праз Каўказ, у Паўночную Амэрыку і Канаду — праз Рыту і Лібаву.

Таксама і Эсты былі ў нас зусім выпадковымі гасцьцямі.

С пачатку эвакуацыі Беларусі пацягнуліся гаротныя беларусы на Поўнач і папалі, паміж іншым, невялічкай часткай, у Эстію. Асабліва мно-  
га апынілося тамака чугунщыкаў.

У 1917 і 1918 гадах лік гэтых уцекачоў павялічыўся новымі беларускімі уцекачамі з галоднага Петраграду і Фінляндзіі; а у 1919 годзе сюды праз Нарву, Глоў і Пскоў хлынулі ў вялікім ліку зусім асобныя уцекачы — уцекачы з Чырвонай арміі, сілком у яе навербованыя бальшавікамі на занятай імі частке Беларусі. С прыходам апошніх, агульны лік беларускіх уцекачоў у Эстію павелічыўся да некалькіх тысяч. Частка іх, не маючы працы, павінна была ўвайсьці ў Паўночна-Заходнюю Армію, другая частка згуртавалася каля Гэнэрала-беларуса Булак-Балаховіча \*).

Выпадковы прыезд, або прыход, у Эстію, чужая мова, адсутніцца працы, ўсё гэта прымушае большасць беларусаў з нецярплювасцю рвацица на Бацькаўшчыну, але пяждкія варункі пущі, адсутніцца да самага апошняго часу добрай звязі з Беларусью чугункай, — крэпка тримае іх на месцы і застаўляе ўжываць ўсех способаў, каб як-небудзь пратрымацца да вясны 1920 году, калі ўсе яны маюць надзею абавязкова папасць на Бацькаўшчыну.

## Беларускае предстаўніцтва ў Эстії.

Як вышэй уже гаварылося, перагаворы з Урадамі Балтыкі былі даручаны Кіраўніку Міністэрства Ўнутрэнных Справ, Грамадзяніну Тэрэшчэнке. З гэтай мэтай, ен, закончыўшы справы ў Латвіі, выехаў у Эстію, але варункі злажыліся так, што ў мамэнт яго прыезда ў Рэвель Міністэр Міжнародных Справ Эстіі выехаў на тыдзень у Гельсінгфорс. Не маючы часу яго чэкаць, Грамадзянін Тэрэшчэнка вярнуўся на Бацькаўшчыну, і перагаворы фармальна закончыліся ічым.

Каб давесці і гэту справу да канца, мандат на перагаворы з Урадам Эстіі быў дадзены Вайскова—Дыпломатычнай Місіі Беларускай Народнай Рэспублікі, акрэдытованай у Латвіі.

18 кастрычніка 1919 году Шэф Вайскова—Дыпломатычнай Місіі Б. Н. Р. ў Латвіі і Эстії, Палкоўнік Езавітоў, уручуў грамату Урада Беларускай Народнай Рэспублікі Міністру Міжнародных Справ Эстіі і быў акрэдытован пры Эстыйскім Урадзе.

\* ) Гэнэрал Булак—Балаховіч працаваў адзін час супольва с Камандаваннем Паўночна-Заходнай Вялікарускай Арміі, але потым разыйшоўся з ім па некаторымы пытанням і арганізаваў, карыстаючыся з дапамогі эсту, Асобны, нежалезны ад Паўночна-Заходнай Арміі, Атрад, набраўшы у яго глаўнымъ чынам беларусаў.

Таго-ж дня Місія пачала рэгістрацыю і выдачу нацыянальных пашпартоў, дзеля якой мэты у Рэвэлі быў адчынены Рэгістрацыйна—Пашпартны Аддзел Місіі \*).

Шэфу Місіі і Кіраўніку Рэгістрацыйна—Пашпартнага Аддзела ў Рэвэлі прышлося вытрымаць вельмі пяждкую і вялікую працу. З усіх бакоў да іх паляцелі лісты, заявы і просьбы, глаўнымъ чынам аб грошавай дапамозе і аб звароце на Бацькаўшчыну. Частка грамадзян была адпраўлена, але большасць прышлося, па некаторым варункам, затрымаць у Эстії. Каб дапамагчы тым з іх, якія абсалютна нічога ня мелі і, згуртаваўшысь пасыля распаду Паўночна-Заходнай Вялікарускай Арміі ў м. Нарве і Еўе, цярпелі вялікую нужду, голад і холад, — у Нарву і Еўе быў пасланы асобны Прэдстаўнік Місіі па справам уцекачоў, грамадзянін Л. Міхэльсон, які залажыў у Нарве Беларускі Бежанскі Камітэт, увайшоў у звязак с Амэрыканскай Місіяй Чырвонага Крыжа і, з яе дапамогі, наладзіў пітанне уцекачоў і распредзеленне іх па іменням ўвакруг м. Еўе.

## Беларускі нацыянальны камітэт у Рэвэлі.

Калі выясняліся, што ў м. Рэвэлі, згуртаваліся шмат беларусаў, зарэгістрыраваўшыхся ў Рэвэльскім Аддзеле Місіі, — найбольш вядомы і энэргічны з гэтых грамадзян быў скліканы Шэфам Місіі ў памешканьню Аддзела і ім было прапанавана арганізація ў Эстії, па прыкладу Латвіі, ў цесна згуртаваную Беларускую Каленію.

Думка Шэфа Місіі найшла жывейшы адголосак. Сабраўшыся грамадзяне пастанавілі утварыць Ініцыятыўны Камітэт, якому даручылі спачатку зрабіць у м. Рэвэлі агульны сход беларусаў, на гэтым сходзе стварыць Беларускі Нациянальны Камітэт, а потым праз гэты Камітэт і Аддзел Місіі зарэгістрыраваць ўсех грамадзян, працываючых у Эстії, зъеднаць іх у Каленію і, зрабіўшы з'езд, выбраць Раду Беларускай Калені ў Эстії.

Заява ад 10-га сінеглядзення 1919 года паведамляе Місію аб тым, што Беларускі Нациянальны Камітэт у Рэвэлі ужэ прыступіў да працы.

## Асобны атрад Беларускай Народнай Рэспублікі ў Эстії.

Асоба Гэнэрала Булак—Балаховіча ешчэ з восені 1918 году вельмі цікавіла Урад і шырокія грамадзянскія кругі Беларусі, але адсутніцца афіцыяльнага Беларускага Прэдстаўніцтва ў Эстії не давала магчымасці сабраць аб ім пэўных вестак \*\*). Вось чаму Вайскова—Дыпломатычнай Місіі Б. Н. Р., як толькі яна была акрэдытована ў Эстії, адразу жа ўвайшла ў звязы з Гэнэралам Булак—Балаховічам і, выясняўшы пытанне аб

\*\*) Отель „Залаты Леў“.

\*\*\*) Літвіны распушкалі весткі аб тым, што ен—літвін, палякі лічылі яго паляком, а рассейцы — „свайм“.

яго нацыянальнасці і палітычных паглядах, прыступіла да перагавораў аб пераходзе яго на Беларускую службу.

Хутка выясняліся, што Генэрал Булак—Балаховіч, ня толькі не паляк, або літвін, ня толькі самы праудзівы беларус, але ешчэ і добра съядомы ў беларускім пытаныні грамадзянін, добра веда беларускую літаратуру і мову, і навет сам пішэ вершы на беларуску \*).

Пачуўшы аб прыездзе ў Эстію Беларускага Вайскова—Дыплёматычнага Прэдстаўніцтва, ён адразу ж з'явіўся да Шэфа Місы, Палкоўніка Езавітова, і ўручыў яму заяву гэтага зьместу:

„АТАМАН  
Добровольческага Народнаго  
Отряда  
14 ноября 1919 года.  
№ 734.

Действ. Армія.

Старшыне Рады Народных  
Міністраў Беларускай Народ-  
най Рэспублікі

праз  
Шэфа Вайскова—Дыплёма-  
тычнай Місіі ў Латвіі і Эстії  
Палкоўніка Езавітова.

З'яўляючыся грамадзяні-  
нам Беларускай Народнай  
Рэспублікі, лічу патрэбным,  
каб мае войска было скарыс-  
тана для забароны цельнасці і недзялімасці маеї Баць-  
каўшчыны, а таму прапаную  
майму Ураду заличыць мяне  
і мой атрад на Беларускую  
службу.

Генэрал-Маёр  
Булак-Балаховіч.“

Шэфам Вайскова-Дыплёматычнай Місіі  
Б. Н. Р. ў Латвіі і Эстії заява гэта была прыня-  
та і перэслана Ураду. У адказ жа на яе Генэрал  
Булак-Балаховіч быў заличаны на Беларускую  
службу і атрымаў ад Шэфа Місы гэткі рэскрыпт:

„ВАЙСКОВА-ДЫПЛЕМАТИЧНАЯ МІСІЯ  
БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ

у Латвіі і Эстії.  
15 Лістапада 1919 года.

№ 62.

м. Юр'еў.

Атаману Дабравольческага Народнаго  
Атрада Генэрал-Маёру

Станіславу Нікадзімавічу Булак-Балаховічу.

Грамадзянін Генэрал,

Сенека мною атрымана ад Вас для перадачы  
Старшыне Рады Міністраў Беларускай Народнай  
Рэспублікі заява аб tym, што Вы, як грамадзянін  
Беларусі, лічыце патрэбным стаць на забаро-

ну сваей Бацькаўшчыны, каб забеспечыць ёй  
цельнасць і непадзельнасць, і просіце заўчыць  
Вас і камандуемае Вамі войска на службу ў  
Арміі Беларускай Народнай Рэспублікі.

Глыбока тронуты і усьцешаны Вашай заявой,  
я срочным чынам напраўляю яе майму Ураду,  
які, я ў гэтым пэўны, будзе вельмі здаволены ёю  
і, ў самым худкім часе, прышие да Вас паведам-  
леныне аб здавольненіі Вашай просьбы і падзя-  
ку ў гатоўнасці паслужыць Бацькаўшчыне.

Да гэта-ж часу, на моцы дадзеных мне Ра-  
дай Міністраў пайўнамоцтваў, я выражую Вам,

Грамадзянін Генэрал, вялікую падзяку ад імені  
нашай многапакутнай Баць-  
каўшчыны і паведамляю Вас,  
што з гэтага часу Вы з Вашым  
войскам лічыцесь на службе  
у Арміі Беларускай Народ-  
най Рэспублікі, як Камандзэр  
Асобнага Атрада Беларускай  
Народнай Рэспублікі ў Эстії.

Шэф Місы  
Палкоўнік Езавітоў.“

Адначасна с перагаворамі  
с Генэралам Булак-Балахові-  
чам, Вайскова-Дыплёматычнай  
Місіяй Б. Н. Р. з'вернулася да  
Ураду Эстії с прапановай прэ-  
даставіць Асобнаму Атраду  
Б. Н. Р. магчымасць, пад  
камандаваннем Генэрала Бу-  
лак-Балаховіча, часова, астац-  
ца на тэrrиторыі Эстії, каб  
закончыць тутака фармавань-  
не і потым перайсці на Баць-  
каўшчыну. Згода Урадам Эстії  
была дадзена, і Асобны  
Атрад Б. Н. Р. часова астаўся  
у Эстії, заняўшы кавалак

праціўбальшавіцкага эстійскага фронту, на пра-  
вым фланге Эстійской Армії.  
Цяперака фармаванье скончэна і Атрад чэкае  
стварэння варункаў, ў якіх для яго магчыма-  
было перайсці на Бацькаўшчыну.

## Адносіны паміж беларусамі і Эстамі.

Хаця беларусы, паміма сваёй волі, і з'я-  
віліся для эстаў у эканамічным сэнсі некаторай  
абузай, але супольныя інтэрэсы абедвух народоў  
і забарона Беларускім ваякамі Эстійскіх зямель,  
зрабілі тоя, што паміж беларускімі ўцекачамі і  
эстамі устанавіліся досіць добрыя адносіны. Асаб-  
ліва-ж узаемна падкрэслены яны былі с пры-  
ездам у Эстію Вайскова-Дыплёматычнай Місіі.  
Урад і грамадзянства ўспела спаткалі беларускае  
предстаўніцтва. Газэты памесцілі вялікія інтэр-  
вью с Шэфам Місіі. Прамова-ж Шэфа Місіі,  
Палкоўніка Езавітоўа, на абедзе ў чэсьць прэ-  
даставікоў, з'яўліўшыхся на Канферэнцыю ў Юр'е-  
ве, мела такі вялікі успех, што камэнціравала-  
ся потым у працягу неколькіх тыдняў усей  
эстійской прэссай.

\* ) Па прафесіі Генэрал Булак-Балаховіч—аграном і, як гэтакі, добра вядомы з 1905 году беларускаму се-  
лянству Дісненскага павету, дзе яму прышлося быць,  
паміма волі, рэвалюцыйным судзей паміж селянамі і па-  
мешчыкамі і дзе ён атрымаў, ешчэ у тых часах, сваю ары-  
гінальную клічку—“БАЦЬКА”. На вайсковым шляху ён  
выдвинуўся ў апошнюю вайну з немцамі, як народкасць  
адважны конны партызан.

# Беларусы ў Фінляндзії.



Надзвычайны Прэдстаўнік Беларускай Народнай Рэспублікі  
у Балтыцэ Інжэнер К. Душэўскі, са сваім Ад'ютантам  
Капітанам Кордом і лічным сэкрэтаром М. Ляховічам.

Сумныя скалы, беззямельле і адсутнасць працы для прыезжых,—не маглі цягнуць беларусаў у Фінляндзію. І не цягнулі. Тутака найменыш, чым ў якой-небудзь іншай часткі быдай Расеі, апнілося беларусаў. Большасць з іх,— вайсковыя, апніўшыся тутака не па сваёй ўласнай волі, а па волі расейскага вайсковага начальнства. У часе рэвалюцыі тутака утварыліся беларускія вайсковыя камітэты, якія існавалі да мамэнту развала расейскай арміі, а потым распаліся. Найбольш вялікі Беларускі Вайсковы Камітэт, працаўшы пад кіраўніцтвам Гэнэрала-беларуса Алексееўскага, быў у Выборзе. Цяперака адзінока раскіданы беларусы па ўсей Фінляндзіі і да гэтага часу не згуртаваліся ні ў які нацыянальны гурток.

Першым Прэдстаўніком Беларускага Ураду ў гэтай старонцы быў Шэф Вайскова-Дыпломатичнай Місіі Беларускай Народнай Рэспублікі ў Латвіі і Эстії, Палкоўнік К. Езавітоў, з'явіўшыся сюды, с Консулам м. Рыгі, Штабс-Капітанам Б. Шымковічам, дзеля ўручэння Ураду Фінляндзіі мэморыяла. Зрабіўшы належныя крокі

прад Урадам Фінляндзіі і адчыніўшы ў м. Таммерфорсе Рэгістрацыяна-Пашпартны Аддзел Місіі с грамадзянінам Чэрвяковым на чале, гэтыя Прэдстаўнікі Беларускага Ураду выехалі ў мейсца сваей заўседзяніі працы \*).

Роўна праз месяц, 29 лістапада, сюды прыехаў Надзвычайны Прэдстаўнік Беларускай Народнай Рэспублікі у Балтыцэ, грамадзянін Душэўскі. Ён быў надта цёпла спатканы Урадам, прэссай і грамадзянскімі кругамі Фінляндзіі, якія вельмі былі зацекаўлены беларускімі справамі і беларускім жыццём, зрабіў шмат дыпломатычнай працы і дабіўся прызнання Фінляндзій незалежнасці Беларусі.

Беларуская нацыянальная праца ў Фінляндзіі пачынаецца зноў, лік і грамадзянскае становішча асобных беларусаў выясняецца, і трэба спадзевацца, што ў хуткім часе мы будзем мець і ў Фінляндзіі невялічкую, але цесна згуртованую Беларускую Калёнію.

\* ) Візы гэтых цягнуўся ўсяго 4 дні: з 25-га да 28-га кастрычніка 1919 г.



# Беларусы ў Літве.

Літоўцы і беларусы ня толькі блізкі суседзі, але і грамадзяне адні супольны, ў мінуўшчыне, Дзяржавы: Беларуска-Літоўскага Вялікага Княжства. Таму абоіх народаў злучае ня толькі агульная дзержаўная мяжа, што цягнецца паміж імі ў працягу 400 кіламетраў, але і агульная гісторычная прошласць, агульная культура, агульная эканамічныя інтэрэсы і агульныя ворагі, які ў мінуўшчыне, так і ў сучаснасці. У бытм Вялікім Княжстве Беларуска-Літоўскім панавала беларуская мова, на якой пісаліся ўсе Статуты<sup>\*)</sup>, гаварылі вышэйшыя кругі і Княжскі Двор, пісалася літэратура, цэркоўныя кнігі<sup>\*\*)</sup> і вялісіся афіцыяльныя зносіны паміж большасцю устаноў Княжства. Самы Дзержаўны Герб Беларускі—Пагоня,—які маюць ўсе беларускія гаралы<sup>\*\*\*)</sup> быў Дзержаўным Гербам Вялікага Княжства Беларуска-Літоўскага і прыняты цяпрака абедзывымі паўстаўшымі Дзержавамі<sup>\*\*\*\*)</sup>.

Да самага апошняго даваенрага часу беларускае і літоўскае нацыянальнае жыццё йшло разам, апіраючыся друг на друга і дапамагая адно другому.

Вільня была цэнтрам гэтай нацыянальна-адрадзіцельнай фэдэрациі. Тутака мацней, чым ў іншых беларускіх цэнтрах, жыла думка і вялася праца над адраджэннем Беларуска-Літоўскай Дзержавы.

Вайна ў 1915 годзе разрэзала Беларусь на дзве часткі: Вільня-Горадзенскую і Палацка-Менскую-Смаленскую-Магілеўскую. Першая цягнула да-

<sup>\*)</sup> Статут Каз. Ягэллона ў 1492 годзе; Статут Вялікага Княжства Беларуска-Літоўскага ў 1588 годзе і інш.

<sup>\*\*)</sup> Беларуская Біблія Д-ра Францышка Скарыны, выданая ў 1517 годзе, зьяўляецца трэціцай па даўнасці біблія ў съвєце.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Палац мае на белым палатнішчы штандара белага каня с чырвоным чапраком і коннікам у сярэбраных латах; Вітэбск мае на зялённым палатнішчы штандара белага каня с чырвоным чапраком і коннікам у сярэбраных латах; Мсьціслаў мае на жоўтым палатнішчы штандара белага каня с чырвоным чапраком і коннікам у сярэбрайных латах; Брэст мае на чырвоным палатнішчы штандара сіняга каня с сінім чапраком і коннікам у стальних (сініх) латах; Менск мае на жоўтым палатнішчы штандара чырвоным кругом, а ў ім-белага каня с жоўтым чапраком і коннікам у залатых латах; Навагрудак мае на чырвоным палатнішчы штандара белага каня с чырвонымі чапраком і коннікам у сярэбраных латах і белага ангела з мечом, і г. д.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Літвіны (Жмудзь) мелі ў Вялікім Княжстве Беларуска-Літоўскім асобны гэрб: чорнага мядзьеўдзя з белым ашынікам, стаячага на задніх лапах і павернутага налеву,—але пры адбудове сваёй дзержаўнасці літвіны не захацелі ўзяць гэты гэрб і прынялі агульны гэрб с беларусамі.

лей супольную беларуска-літоўскую працу і, на мосы бальшавіцка-нямецкай умовы ў Берасцьце, была злучана, па нямецкім настаяньні, з Літвой<sup>\*)</sup>). Другая-ж працавала за нямецка-расейскім фронтом над стварэннем Беларускай Народнай Рэспублікі.

У 1918 годзе абедзыве беларускія часткі злучыліся, выраўнялі лінію сваёй палітыкі і прапанавалі літвінам, апіраючыся на гісторычную традыцыю, пачаць працу над стварэннем Федэратыўной Беларуска-Літоўской Дзержавы. З гэтай мэтай, восеньню 1918 году, Рада і Кабінэт Міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі паслалі да Літоўскай Тарыбы<sup>\*\*)</sup> асобную дэлегацыю з членамі Рады. Гэта Дэлэгация прабыла ў Літве целы тыдзень, але ні да якай умовы не дайшла, бо літвіны баяліся фэдэрациі з усёй Беларусью<sup>\*\*\*</sup>), і прапанавалі, каб беларусы згадваліся на падзел сваёй Бацькаўшчыны і дазволілі Горадзеншчыне і Віленшчыне федэрываць з Літвой, а Меншчыне, Полаччыне, Вітэбшчыне, Смаленшчыне і Магілеўшчыне,—або утварыць Незалежную Беларускую Дзержаву, або федэрываць з Вялікарасей. Гэта працы звязаліся вельмі аброзіла беларусаў і яны адразу ж акончылі пераговоры і выехаць ў Менск.

Праз некаторы час пачалося бальшавіцкае наступленне, і варункі зложыліся для Беларусі так кепска, што Рада Рэспублікі і Кабінэт Міністраў павінны былі пакінуць Бацькаўшчыну і выехаць ў Прагу—Чэшскую.

Прад ліцом бальшавіцкай небэзпекі і пад націскам немцаў, некаторыя Віленскія і Горадзенскія Беларускія установы павінны былі згадваліца на супольную з літвінамі працу, пакінуўшы развязанне Берасцейскай Умовы—Мірнаму Кантрэссу ў Вэрсалі.

Пачынаючы супольную з літвінамі працу, беларусы, як і ёуреі, выгаварылі сабе ў Літве

<sup>\*)</sup> Прэдстаўнікі Беларускай Народнай Рэспублікі на Міравой нарадзе ў Берасцьце—С. Рак—Міхалоўскі і А. Цвікевіч, у сваім часе апратэставалі гэты падзел, але таму, што немцам вельмі была патрабна калея чугункі, праходзячая праз Кёнігсберг, Просткен, Беласток і Берасцьце на Украіну, а таксама таму, што беларусы ня прыймалі, дзякуючы бальшавіцкім перашкодам, афіцыяльна га учасцьця ў Берасцейскай Мірнай нарадзе,—на іх пратэсты звергніча было звернута, і Беларусь была падзелена паміж літвінамі, бальшавікамі і украінцамі.

<sup>\*\*)</sup> Літва ў той час ешчэ ня мела свайго Кабінету Міністраў.

<sup>\*\*\*</sup> Літвіноў 3.000.000, а Беларусаў 12.000.000. Літвіны баяліся, каб, гэта лічбовая перавага не зрабіла, як і ў мінуўшчыне, перавагі культурнай і эканамічнай.



П. КРЭЧЭЎСКІ.

Сэкрэтар Рады Беларускай Народнай Рэспублікі і Надзвичайнік Прэдстаўнік Беларусі при Літоўскім Урадзе.

так кепска, што Рада Рэспублікі і Кабінэт Міністраў павінны былі пакінуць Бацькаўшчыну і выехаць ў Прагу—Чэшскую.

Прад ліцом бальшавіцкай небэзпекі і пад націскам немцаў, некаторыя Віленскія і Горадзенскія Беларускія установы павінны былі згадваліца на супольную з літвінамі працу, пакінуўшы развязанне Берасцейскай Умовы—Мірнаму Кантрэссу ў Вэрсалі.

Пачынаючы супольную з літвінамі працу, беларусы, як і ёуреі, выгаварылі сабе ў Літве

<sup>\*)</sup> Прэдстаўнікі Беларускай Народнай Рэспублікі на Міравой нарадзе ў Берасцьце—С. Рак—Міхалоўскі і А. Цвікевіч, у сваім часе апратэставалі гэты падзел, але таму, што немцам вельмі была патрабна калея чугункі, праходзячая праз Кёнігсберг, Просткен, Беласток і Берасцьце на Украіну, а таксама таму, што беларусы ня прыймалі, дзякуючы бальшавіцкім перашкодам, афіцыяльна га учасцьця ў Берасцейскай Мірнай нарадзе,—на іх пратэсты звергніча было звернута, і Беларусь была падзелена паміж літвінамі, бальшавікамі і украінцамі.

<sup>\*\*)</sup> Літва ў той час ешчэ ня мела свайго Кабінету Міністраў.

<sup>\*\*\*</sup> Літвіноў 3.000.000, а Беларусаў 12.000.000. Літвіны баяліся, каб, гэта лічбовая перавага не зрабіла, як і ў мінуўшчыне, перавагі культурнай і эканамічнай.

нацыянальную аўтаномію, нацыянальнае міністэрства, мейсца ў Літоўскай Дзяржаўнай Радзе (Тарыбе), асобнае беларускае войска, адміністрацыю, школу, друк і іншае.

Міравая Нарада ў Вэрсалю ануліравала Берасцейскую Умову і тым самым звольніла беларусаў Горадзеншчыны і Віленшчыны ад літоўскай апекі. Беларусы-ж, раскіданыя вялікім астраўкамі на ўсей Літве\*) і пріняўшыя літоўскае падданства, маюць да гэтага часу, як і еўреі, нацыянальна-персанальную аўтаномію, свае Міністэрства Беларускіх Спраў, с Язэпам Варонко на чале, сваіх членоў ў Тарыбе і свае войска, якое ўвесь час білося ў першых радох пры наступленню на Даўгінск.

Нацыянальнае беларускае жыццё ў Літве ўвесь час уманняеща. Ў Коўні выходзіць беларускі ілюстраваны штотомесячнік „Часопіс“, працуе „Беларускае выдавецкае Таварыства імені Д.-ра Францышка Скарны“ і выходзіць ілюстраваная вайсковая газетка „Варта Бацькаўшчыны“. **Беларускае Прэдстаўніцтва у Літве.**

Як вытэй ужэ гаварылося, першы крок да паразумення з літвінамі быў зроблены восеньню 1918 году беларусамі, праз пасылку Асобнай Дэлегацыі з Членай Рады. Гэта дэлегацыя была першым Беларускім Прэдстаўніцтвам на Літве. З ад'ездам яе, аж да сярэдзіны 1919 году, Бела-

рускі Урад на лічыў патрэбным мець свае прэдстаўніцтва пры Урадзе Літоўскім.

У ліпеню 1919 году Літву пасеціў Міністэр Земляробства Беларускай Народнай Рэспублікі, Аркадэ Смоліч, які меў некалькі нарад са Старшыней Рады Міністраў і Міністрамі Міжнародных спраў Літвы, Грам. Сліжэвічам, і хутка зноў выехаў на Бацькаўшчыну, умовіўшыся, што для дэтальнага развязання паднятых ім пытанняў ў Літву будзе пасланы Асобны Надзвычайны Прэдстаўнік Беларускай Народнай Рэспублікі.

Гэты Надзвычайны Прэдстаўнік Беларусі, ў асобе Сэкрэтара Рады Рэспублікі, Петрука Крэчэўскага, у тым-же месяцы прыбыў на Літву. Ен, завязаўшы патрэбныя зносіны і зрабіўшы належныя крокі, дабіўся з боку Літоўскага Ураду прызнання незалежнасці Беларусі\*\*), устанавіў добрасуседzkія адносіны паміж абедзьвумі Рэспублікамі і, скончыўшы некаторыя ешчэ даручаныя яму справы і пакінуўшы ў Коўні сваю канцэлярыю, ў кастрычніку 1919 году выехаў на Бацькаўшчыну, каб зрабіць справа здачу сваёй працы.



Падпаручык МАЦЫЕЛЛІ.

Ад'ютант адной з асобных Беларускіх частак у Літве.  
Вядомы беларусам па арганізацыі паўстання ў Слуцку.

Якія будуць адносіны паміж беларусамі і літвінамі ў будучыне—цэлком залежыць ад таго, якой палітыкі, адносна да Беларусі, будуць трывмацца літвіны\*\*\*); з боку-ж беларускага народу Літва мае старога і шчырага прыяцеля.


\*) Найбольш беларусаў ў Літве знайходзім ў Россіенах, Паневежы і Вількаміры, дзе яны жывуць цэльнімі вёскамі.  
\*\*) Папера Міністэрства Міжнародных Спраў Літвы ад 21 ліпеня 1919 году, за № 1298.

\*\*\*) На жаль трэба падкрэсціць, што на ўсе літоўскія палітычныя дзеячы разумеюць, якое вялікае змячэнне для Літвы маюць добрасуседскія адносіны з Беларусью. І ёсьць некаторая літоўская палітычная групка, с Праф. Вальдэмараам на чале, якая вельмі воража косіць на Беларусь вока, працягівае лапу на некаторыя беларускія абшары і ўсюды цікодзіць Беларусам. Але трэба спадзевацца, што Літва на пойдзе за гэтай шавіністычнай групай.



Язэн Варонка—Міністэр Беларускіх Спраў у Літве.

# Беларусь паміж сваймі суседзямі.



Палажэнне Беларусі у Эўропе.

## Палажэнне Беларусі.

Беларусь ляжыць\*) у самай сярэдзіне Эўропы. Яна займае вялікі кавалак зямлі, які, можна сказаць, з большага мае форму трапэцыі з асноваю ўдаўжкі ў 700 вер., а ўышкі ў 550 вер. (верхняя аснова мае ўдаўжкі каля 400 верст). Значыцца, каб пераехаць перац усю Беларусь з усходу на захад прыдзецца ехаць 100 міль, а з паўдня на поўнач—80 міль. Каб аккуратней адзначыць мейсца, дзе ляжыць наша бацькаўшчына на зямной кулі, мы мусім сказаць, што яна ляжыць балей-меней паміж 40 і 52 градусамі ўсходняе даўжыні (лічачы ад Фэрро) і паміж 51 і 57 градусамі паўночнае шырыні. Як разў заходній Беларусі ёсьць географічны цэнтр Эўропы ( $42^{\circ}$  і  $54^{\circ}$ ).

\*) Глядзі карту „Палажэнне Беларусі ў Эўропе“. На мапе Беларусь запітравана светлымі лініямі, паралельнымі верхнему краю мапы, і адзначана цыфрай—7.

На гэтай жа мапе паказаны ўсё ўноў адрадзіўшыся дзяржавы: Фінляндзія—падъ цыфрай—3; Эстія—цифрай—4; Латвія—5; Літва—6; Польшча—8; Украіна—9; Доенская Рэспубліка—30; Кубань—31; Грузія—32; Арменія—33; Чехо-Славія—14; 15; Аўстрыйя 18; Венгрія 17; Поўднева-Славія (даго—Славія)—19.

## Прастор Беларусі.

Беларусь займае прастору каля 300.000 квадр вёрстаў, альбо 30.000.000 дзесяцін. Прастор гэта немалы. Сярод культурных краёў ня шмат такіх, каб мелі балей зямлі, чымсі мае Беларусь. Большая часць гаспадарства ў Эўропе займае меншы прастор.

Большыя за Беларусь вось якія старонкі: Нямеччына-больш у  $1\frac{1}{2}$  разы (мае 480.000 кв. вёрст), Францыя, Швэдзія, Гішпанія. Большыя за Беларусь і Украіна і Маскоўшчына-гэтыя старонкі маюць найбольш у Эўропе зямлі.—Роўна з Беларусью зямлі маюць: Англія (без калёній), Італія, Нарвегія і Фінляндзія. А рэшта—Баўгарія, Румынія, Польшча, Літва, Грэцыя, Сэрбія, Бэльгія, Швайцарыя і шмат іншых-маюць зямлі меншы чымсі ў Беларусі ў 2, ў 3 і больш таго разоў.\*)

\*) Глядзі мапу „Палажэнне Беларусі ў Эўропе“.

## Колькасьць насяленыя і яго шчыльнасьць.

Шмат зямлі ёсьцо ў Беларусі, ды рэдка народ ў ёй жыве. На ўсім прасторы Беларусі жыве усяго каля 16.000.000 чалавек. Большая часьць зямлі ў нас ляжыць пад бесканечнымі лясамі, пад дэзікім балотам. Ворнай зямлі ў нас ня шмат, дый на тэй, якая ёсьць, наш народ гаспадарыць блага, бо ляпей ня ўмее. Дык нашая замля ледзь-ледзь пракормлівае гэтых 16.000.000 чалавек.

У Немеччыне на гэткім самым прасторы жыло-б мілёнаў 44 народу, а у іншых старонках (напр. ў Бэльгіі) шмат балей.

вось ў якіх старонках—у Грэцыі, Маскоўшчыне, Швэдзіі. У Фінляндзіі ня 1 кв. вярсьце жывець толькі 10 чалавек. Тым часам старонка гэтая вельмі культурная, дый людзі там багата жывуць.

## Суседзі Беларусі.

З заходу Беларусь мяжуеца з Польшчаю, Літвою і Латвіяй. Даўжыня мяжы з Польшчою каля 250 вёр., Літвой 400 вёр., Латвіяй 200 вёр.

На паўдня ад Беларусі ляжыць Украіна. Мяжа з сю мае даўжыні каля 1000 вёрстаў.

З усходу і поўначы Беларусь аблягае Маскоўшчына. Мяжа з сю мае даўжыні каля 900 верстаў.



## Межы Беларусі.

Дзеля гэтага па колькасьці насяленыя ёўропейскія гаспадарствы ужо ня ў  $1\frac{1}{2}$  разы большыя за Беларусь, а ў 3, ў 4 разы. Нямеччына мае 65.000.000 народу, каля гэтага мае і Англія і Аўстрыя. Меней маюць Італія, Францыя, Украіна, але усе-ж шмат балей чымся Беларусь. У Польшчы, Гішпаніі народу будзе блізка што толькі, колькі і ў Беларусі, а рэшта гаспадарстваў маюць насяленыя шмат меней, чымся ёсьць у Беларусі. Гэткія культурныя старонкі, як Швайцарыя, Фінляндзія, Данія маюць ўсяго па 3.000.000, а ў Грэцыі і Норвэгіі нема 2.000.000 жыхароў.


За тое, з боку гушчыні насяленыя, Беларусь стаіць бязмална ў самым канцы ўсіх Эўропейскіх гаспадарстваў. У Беларусі на 1 квадр. вярсьце—кругом бяручи-жыве ўсяго толькі 50 чалавек. Радзей, як ў Беларусі, народ жыве яшчэ

Беларусь яшче не разъмяжалася аккуратна з сваймі суседзямі. Дзеля гэтага, кажучы аб межах Беларусі, мы разумеем тყя межы, ў якіх, як ўсе згаджаюцца, жыве беларускі народ. Быць можа, што пры устанаўленыні межаў які невялічкі лашкі беларуское зямлі дастанецца якому суседу, альбо наадварот, дзеля таго, каб межы кіруху выпрасталіся. Дык межы Беларусі могуць яшчэ зъмяніцца\*).

А. Смоліч.


\*). Каб паказаць магчымасць зъмены ў межах Беларусі, мы тутака друкуем сраўнительную карту „Межы Беларусі“ састаўленную па беларускім („Карта Беларускай Народнай Рэспублікі“ выданыя Міністэрства межнародных спраў), расейскім („Этнографическая карта Беларусского племен“, акадэмічнае выданіе 1903 года), імянекім (вялікі лік карт, роженых выдавецтваў) і польскім краінкам („Geograficno-statystyczny atlas Rolski“—D-ra Romera, Warszawa i Krakow, 1916 g.).

# Весткі з Бацькаўшчыны.



Дохтар АНТОН ЛУЦКЕВІЧ.

Старшина Рады Народных Міністраў і Міністэр Закардонаў Спраў Беларускай Народнай Рэспублікі.



СЫМОН РАК-МІХАЛОЎСКІ.

Старшина Беларускай Цэнтральнай Вайсковай Рады.

Сумныя весткі даходзяць да нас з Бацькаўшчыны.

Польскія аккупантны, навадніўшы яе сваімі вайскамі, вядуць нешчадную барацьбу з усімі, хто не стаіць паглядзе прылучэння Беларусі да Польшчы.

Рада Народных Міністраў і Рада Рэспублікі на кожным кроку спатыкаюць у аккупацыйнай уладысамая ворожняя адносіны і ўселяюць пе-

рашкоды, да арэшту сваіх членаў уключыцельна\*).

Народ беларускі аграбляеца і абманываеца ўсемі способамі. Здзек і прымус дайшоў да таго, што нават вядомы палякафіл, Менскі каталіцкі біскуп Ладзінскі, звярнуўся да польскіх салда-

\*). Як прыклад: ё спажэню польская жандармэрыя арэштавала членаў Рады: П. Бадунову, Я. Мамоньку, В. Ластоўскага і Козіча, якія, апрача Ластоўскага, сядзяць да гэтага часу ў астрозе.



Беларуская Камэндатура ў Городне,  
разбрэбная палякамі за незгоду працеваць пад іх загадам ў травеню 1919 году.

Снімок зроблен пры візыце ў Камэндатуру Французскага Палкоўніка Рэбуль.

тоў і афіцэроў са словамі абразумленыя і увешчаныя і апублікаваў асобнае, па гэтаму пытанню, пасланне.

Беларускія школы, не маючы грашовага падтрыманьня, павінны зачыняцца, а калі дзе і існуюць, то толькі за ўласны кошт бацькоў, пасылаючых сваіх дзетак ў школу.



ТОМАШ ГРЫБ.

Член Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.  
Рэдактар Беларускай газеты „Родны Край“.  
За газэтную працу ареставаны польскай  
жандармэрый.


Беларускім кааператывам адмоўлена ў сучасах і трапавіце і запрапанована ўвясьці ў дзяловодстве польскую мову. А побач з імі адчынены і снабжаны вялікімі грашмі з Варшавы—кааператывы польскія.

Беларус, праваслаўн. духав арэштовываецца, праваслаўная цэрквы перарабляюцца на каталіцкія і праваслаўнае селянства астaeцца бяз духавенства, бяз цэркви і бяз спаўнення духоўных трэб.

Беларускія землі, лясы і памесьціця зноў захвачаны польскімі панамі, якія, апіраючыся

на штыкі польскіх легіанераў, зноў заводзяць на Беларусі „паншчыну“, зноў застаўляюць беларускага сяляніна здымает прад сваей асобай шапку і цалаваць панску руку.

Беларускія войска, якому Я. Пілсудскі абецаў ўселяскую дапамогу ў фармаванні, спатыкае з боку польскай аккупацыйнай ўлады самыя ворожыя адносіны і ўселякія перашкоды.



ЯЗЭП МАМОНЬКА.

Член Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.  
Ареставаны польскай жандармэрый за  
пропаганду думач аб Незалежнасці Беларусі.


Беларускія выдавецтва і прэсса ўзяты пад дзвінны надзор польскай жандармэріі і контрразведкі і ледзьве-ледзьве дышуць, падвергаясь кожны тыдзень штрафам, канфыскацыям і арэштам.

Гэткае становінча доўга цягнуцца ня можэ. Нездаваленые ўзрастает ўсе больш і больш і, трэба чэкаць, што вясной, калі адносіны палякоў да беларусаў ня зменяцца, яно выльеца ў новыя антпольскія паўстаньня.



Беларусы і амэрыканцы ў Городно.

Групса сфатаграфавана на вакзале ў Городно ў момант ад'езда Амэрыканскай Місіі (1, 2, 3) маёром Росом (1) на чале. Праводзіць Амэрыканцу на вокзал здывіліся члены Рады Міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі: В. Захарка і А. Цвікевіч, а таксама і начальнікі Беларускіх вайсковых частаў ў Городно с Палкоўнікам К. Езавітавым (4) начале.



Вайсковы пасёлак на Беларусі.

У часе Вялікай Вайны ўся Беларусь, праз сярэдзіну якой як-раз прахадзіў нямецка-расейскі фронт, пакрылася цэлым радам вайсковых пасёлкаў: з аднаго боку расейскіх, а з другога боку нямецкіх. Гэты пасёлкі, кіпецця ўсе гады таму назад бурным вайсковым жыццем, цяперыка зусім абязлюдзелі і патроху разваліваюцца.

# Беларускі Рэвалюцыйны Гімн.

(Народны твор).

Tempo di marcia maestoso.

Аранж. Найдзенсў.

Ad ve - каў мы спа - лі і нас раз-бу-дзі - лі мы зна - ем што трэ - ба ра-

біць што трэ - ба сва-бо - ды зя - млі чэ - ла - ве - ку, што


трэ - ба зла-дзе - ёу за - біць. што - біць.

Ад веку мы спалі і нас разбудзілі,  
Мы знаем што трэба рабіць,  
Што трэба свабоды, зямлі чалавеку,  
Што трэба зледзеяў пабіць.

Што гэта за марная доля несчастная,  
Бэз хлеба, бэз грошай працуй.  
Усюды ганяюць, усюды съмяюца,  
Ну проста хоць крыкні: „ратуй!“

Съмяюца над намі багатыя людзі,  
Здаецца панамі іх зваць,  
Мы доўга цярпелі, цярпець больш ня будзем  
І пойдзем мы долі шукаць.

Мы дружно паўстанем с касамі, с сярпамі,  
Прагонім зямлі палачоў,  
Нехай нас сустрэнуть палімі, лясамі,  
Грамады працоўных людзеў.





## Беларускі друк.



1) „БЕЛАРУСЬ“—вялікая літэратурна-грамадзянская газэта, выходзіць толькі на беларускай мове (гражданкай), хадзя прыймае абвесткі і на іншых мовах; выдаецца ў Менску; магла б мець найбольшыя уплывы на беларускае грамадзянства, але, знойдзячыся у сферэ польскай аккупациі і цэнзуры, не мае магчымасці казаць усе тое, што хадзялась бы, і таму прымушае чэкаць большаго; асабліва кідаецца ў вочы атсутнасць інфармацыі аб беларускай палітычнай працы.

2) „АБВЕСТКІ БЕЛАРУСКАГО ДЗЕРЖАУНАГО ПРЭСС-БЮРО“—штотыдневы беларускі блюліцень, выходзіць на беларускай і іншых мовах, друкуецца ў Берліне і Праге, дзе існуе адзелы Дзяржаўнага Прэсс-Бюро, друкуючыя тое, што палякі забараняюць друкаваць на Бацькаўшчыне.

3) „ЧАСОПІСЬ“—ілюстраваны беларускі штотомесячнік, выходзіць таксама толькі на беларускай мове і толькі гражданкай; выдаецца ў Коўні Міністэрствам Беларускіх Спраў пад кіраўніцтвам Міністра Язэпа Воронко; дае шмат цікавага матэрыялу аб жыцці беларусаў, апініўшыхся на Літве, і карыстаецца вялікім спросам сярод беларускіх пыўвильных і вайсковых арганізацый і сярод широкіх масаў беларускага грамадзянства.

4) „БЕЛАРУСКАЕ ЖЫЦЫЦЕ“—ілюстраваны беларускі тыднік, выходзіць на беларускай мове лацінікай і гражданкай, выдаецца у Вільні беларускім артыстам і пісацелем Ф. Алехновічэм; дае, глаўным чынам, матэрыялы літэратурныя і ілюстрацыйныя, бо палітычны беларускі рух у Вільні можа развівацца толькі ў бок „польскай арыентацыі“.

5) „ДУМКА“—незалежная палітычна-грамадзянская беларуская штодзеннная газэта, выходзіла гражданкай у Вільні; за заметку, напраўленую працу ю шаленых парадкаў польскай аккупацийнай улады, зачынена. Рэдактар аштрафованы і пасаджэнны ў турму.

6) „БАЦЬКАЎШЧЫНА“—беларускі грамадзянска-палітычны літэратурны тыднік, выходзіў у Горадні на пяці мовах: беларускай, французскай, расейскай, нямецкай і ёўрэйскай; выдаваўся Беларускім культурна-просветным Таварыствам „БАЦЬКАЎШЧЫНА“; закрыўся дзякуючы прыходу ў Городна палякоў.

7) „РОДНЫЙ КРАЙ“—беларуская палітычна-грамадзянская газэта, выходзіла у Горадні гражданкай; мела уплывы глаўным чынам на селянства, бо бааранла іх інтэрэсы; за гэта самае і зачынена польскай аккупацийнай уладай. Рэдактар і сопрацоўнікі арештованы і пасаджэнны ў турму.

8) „ВАРТА БАЦЬКАЎШЧИНЫ“—беларуская вайсковая газэта, выдаецца на беларускай і расейскай мовах Штабам аднаго з Асобных Бе-

ларускіх батальёнаў у пазыцыоннай аўстаноўке. Вельмі цікавы паказацель пашырэння беларускай свядомасці сярод беларусаў-вайсковых.

9) „ЗВОН“ і „НЕЗАЛЕЖНАЯ БЕЛАРУСЬ“—дэльце новых беларускіх газэты, вышадшыя на Бацькаўшчыне пры палякох, заместа некаторых зачыненых палякамі органаў; абеддзве газэціны моцна сціснуты цэнзурай і у палітычным сэнсе не выяўляюць шчырых настроў беларускага грамадзянства.

10) „ЧЫРВОНЫ ШЛЯХ“—беларускі бальшэвіцкі штомесячнік, выходзіць на беларускай і расейскай мовах гражданкай у Петраградзе; выдаецца беларускай бальшэвіцкай партыяй, дае некаторыя матэрыялы аб працы беларускіх бальшавікоў, а глаўным чынам дае, як толькі можа, Беларускіх працаўнікоў на Бацькаўшчыне і на чужыне.

11) „ДЗЯННІЦА“—беларуская бальшавіцкая газэта, выходзіць гражданкай на беларускай мове у Маскве; нічога апрача афіцыяльных дэкрэтав і дакладаў не дае, але дае беларускіх „белагвардэйцаў“ яшчэ больш лята, чым „Чырвоны Шлях“.

12) „KRYNICA“—(„Крыніца“)—орган „Беларускай Хрысьціянскай Злучнасці“, ксяндзоўская газэта; выходаць у Вільні лацінікай; найбольшікова тым, што праз кожную строчку яе выглядае чорная сутана, ліцэмерна закатываючая вочы ў святым экстазе.



## Паштовая скрынка.



1. Лявону З. Ці зроблена Вамі выданыне кнігі „Беларусь“, ці не? Не маєм вестак.

2. Е. К. Не маєм Вашай кнігі аб Усебеларускім Кангрэсе і Народным Сэкрэтарыяце. Вельмі просім пераслаць ў Рэдакцыю. Было—б добра, каб ўсе выдадзеныя ў вашай старонцы беларускія рэчи Вы прыхавалі ў 3-х экзэмплярах для Рэдакцыі.

3. А. Паўловічу. Цэнтральнае Праўленіе Беларускага Культурна-Прасавітвенага Т-ва „Бацькаўшчына“ дастала ад Вас за гроши рукапіс Вашай драмы „Васількі“ і права выдаць гэту рэч коштам Тава рыства, абы чым съведчыт пакінутая Вамі ў Казічэві Т-ва распіска.

Трэціяго дні мы атрымалі з Вільні гэтую-ж драму, надрукованай ў тынаграфіі „Промен“.

Ці ви будзеце ласкавы паведаміць нас, што гэта за здарэнніе?

4. Р. Суніцы. Збіраемо Вам ўсё, што выходзіць на чужыне на беларускай мове. Просім рабіць тое-ж і для Рэдакцыі.

Рэдактар—Грыгор Казачы.

Выдавец—Рыжскі Адзіл Беларускага Культурна-Прасавітвенага Т-ва „Бацькаўшчына“.

# Пашырайце беларускую кнігу, купляйце

выданьня Беларускаго Культурна-Прасветнага Таварыства

## „БАЦЬКА ЎШЧЫНА“

і запісывайцесь ў гэта Таварыства, каб яно магло рабіць новыя выданьня.

### „Таварыства імя Ф. Скарыны.“

(Часова ў КОўНІ)

выдала вось якія новыя кнігі:

ЯЗЭП ВАРОНКО.

### „Беларуская Справа да Міравой Нарады у Вэрсалі.“

Гістарычна-палітычны нарыс. Кошт. 2 руб.

К. ЕЗАВІТАЎ.

### Беларусы і палякі.

Дакументы і факты з гісторыі акупацыі Беларусі палякамі ў 1918 і 1919 г.г. Кошт. 10 мар.

М. ЗАСЕЦКІ.

### Міністэрства Беларускіх Спраў

за 10 месяцаў існаванія. Кароткі нарыс.  
Кошт 1 аўксін.

### „Менскае Асьветнае Выдавецтва“

выдала новую кнігу:

Л. ЧАРНЯЎШЧЫНКА.

### „Родны Край.“

Другая пасыльня лемантара кніга  
да чытаньня.

Рэдакцыя Школьнае Камісіі

### Беларускага Навуковага Таварыства

Кошт 3 руб. 50 коп.

### Беларускае Выдавецкае Т-ства „КРЫНІЦА“

у Вільні (Вострабрамская вул. 9)  
выдала і прадае вось якія новыя кнігі:

Л. ГАРЭЦКАЯ. „Родны Край.“

Першая пасыльня лемантара кніжка да чытаньня.  
Кошт 4 рублі.

Л. ЧАРНЯЎСКАЯ.

### „Дзяціныя Гульні.“

Сабраныне гульняў з нотамі. Кошт. 1 руб.

МАКСІМ ГАРЭЦКІ.

### Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік.

Рэдакцыя Янкі Станкевіча. Кошт. 7 марак.

### Беларускае Выдавецкае Таварыства

» „ВЕДА“ «

(Вільня)

выдала новую кнігу:

А. СМОЛІЧ

### „Географія Беларусі“.

Рэдакцыя Школьнае Камісіі Беларускага  
Навуковага Таварыства.

Кошт 10 марак.

## „ЗОРКА“ Беларускае Выдавецтва „ЗОРКА“

(у КІЕВІ)

выйдала новую кнігу:

### „Дыямэтры юларускага прыгожага пісьменства“.

Ношт 5 рублëў.